

Запрашае субота!

25 студзеня

Дзень узаемадзеяння з сям'ёй

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Клас	Адказны
Выстава да Дня беларускай навукі "Знакамітыя вучоныя Беларусі"	10.00-14.00	Школьная бібліятэка	1-11	Волкава А.В.
Кансультацыя "Як жыць у згодзе з бацькамі"	10.00-10.45	Кабінет №19	3-4	Папека С.У.
Экскурсія ў г. Пружаны. Наведванне музея Вялікай Айчыннай вайны ў Пружанскім аграрна-тэхнічным каледжы	10.00-10.45	Г. Пружаны	7-8	Бяскроўны А.В. Ільяшэвіч А. Рэвенька Д.М.
Конкурс-гульня "Добра, што ёсць сям'я - яна ад бед бароніць мяне" (у рамках занальнага цэнтра) ці Гадзіна зносін "Пра што раскажа сямейны альбом" (сумесна з бацькамі)	10.00-10.45	Кабінет №5	5-6	ДУА "Шаняўская СШ імя Міколы Засіма" Нікіцюк М.У. Гук М.М.
Адкрытая размова "Сямейныя каштоўнасці і традыцыі"	11.45-12.30	Вучэбныя кабінеты	9-11	Кл. кіраўнікі
Літаратурная гульня "Калаўрот цікавых прыгод" (да юбілею Анатоля Зэкава)	12.00-12.45	Ліноўская СБ	2-4	Кл. кіраўнікі Работнікі Ліноўскай СБ
Праф ілактычная акцыя "Сям'я"	15.00-17.00	Аг. Лінова В. Аранчыцы	Сем'і нав-цаў	Папека С.У. Вараб'ёва Н.І. Кл. кіраўнікі